

ТЭМА ТЫДНЯ



Фота БелТА

НОВЫЯ ПРАВИЛЫ ГУЛЬНІ

ДЛЯ СПАЖЫЎЦОЎ І ПРАДАЎЦОЎ

3 23 снежня ўступаюць у сілу змяненні ў законе «Аб абароне правоў спажываўцоў». Ці з'явіцца на этикетках беларуская мова? У якіх выпадках прадавец зможа павялічыць тэрмін гарантыйнага рамонту? Ці будуць выдаваць рэшту з падарункавага сертыфіката? Мы паглядзелі, якія новаўвядзенні чакаюць спажываўцоў, а таксама даведаліся, з якімі праблемамі часцей сутыкаюцца пакупнікі і што рабіць, калі вытворца адмаўляецца прызнаваць дэфект тавару.

Цану прапішуць чытэльным шрыфтам

Якія ж змяненні ўвайшлі ў закон? Так, на таварах абавязуць змяшчаць інфармацыю аб краіне іх паходжання, калі яна не супадае з адрасам вытворцы, і аб класе энергаэфектыўнасці (напрыклад, у маркіроўцы халадзільнікаў, пральных і пасадамыечных машын).

Прадаўцы, якія рэалізуюць тавар дыстанцыйна праз рэкламу ці інтэрнэт, мусяць указваць цану шрыфтам, памер якога павінен быць не меншым за палову самага вялікага шрыфту, які

ёсць у апісанні. Гэта дазволіць зрабіць інфармацыю чытэльнай, і спажывец радзей будзе памыляцца наконт кошту пакупкі.

— Значная колькасць зваротаў пры рабоце над праектам закона датычылася мовы інфармацыі. У гэтай сувязі ўлічана прапанова аб давядзенні звестак «на беларускай і (ці) рускай мовах», — каментуюць у Міністэрстве антыманапольнага рэгулявання і гандлю.

Замачавалі таксама права спажываўца на разлік у наяўнай і безнаяўнай форме. Пры гэтым прадаўцу забаронена ўстанаўліваць розныя цэны ў залежнасці ад формы аплаты. **4** стар.

ПАРТНЁР ТЭМЫ ТЫДНЯ:

milkhills.by

телефон: +375 2233 5 20 16
факс: +375 2233 5 19 43
e-mail: gorkimsz@tut.by

Адрес: Республика Беларусь, 213410, г. Горки, ул. Мира, 19

Увага!

Адкрыта асобная падпіска на пятнічны нумар газеты «Звязда» з дадаткам «Мясцовае самакіраванне» (выходзіць штотыднёва).

Для фізічных асоб – 633072
Для юрыдычных асоб – 63307

Аформіць падпіску можна на тэрмін ад аднаго месяца да паўгода.

СЁННЯ Ў НУМАРЫ

На ўзроўні нанатэхналогій



У Магілёве выпусцілі вопытны ўзор тэхвугляроду. **2-3** стар.

Старое-новае імя



У Гомелі вуліцы вярнулі дарэвалюцыйную назву. **3** стар.

«Іск адклікаем, просім прабачэння»



Якія формы можа набыць так званы спажывецкі экстрэмізм? **13** стар.

Асцярожна: лекі з інтэрнэту



Магілёўскі актывіст дапамог выкрыць ашуканскую схему продажу «пустышак». **14** стар.